



Flashcardo.com

Nous espérons que ces cartes mémoire imprimables vous seront utiles. Pour découvrir encore plus de produits de cartes mémoire, rendez-vous sur notre site www.flashcardo.com. Sur Flashcardo.com, nous proposons des cartes mémoire en ligne, des cartes mémoire avec répétition espacée, des cartes mémoire vidéo et bien plus encore. Tout est gratuit et prêt à être utilisé par les apprenants du monde entier.

Droits d'auteur, notes de licence

Ce PDF est protégé par la législation sur le droit d'auteur et tous les droits sont réservés. Vous êtes libre de partager ce PDF avec qui vous voulez. Toutefois, il est interdit de vendre ce PDF ou son contenu. Si vous avez des questions, veuillez consulter www.flashcardo.com/fr pour nous contacter. Merci !

Avertissement de responsabilité

CE PDF EST FOURNI « TEL QUEL », SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS LES AUTEURS OU LES DÉTENTEURS DES DROITS D'AUTEUR NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION, DOMMAGE OU AUTRE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DÉLICTELLE OU AUTRE, DÉCOULANT DU PDF OU LIÉE À L'UTILISATION OU AUX AUTRES INTERACTIONS AVEC LE PDF.

Droits d'auteur © 2025 Flashcardo.com. Tous droits réservés

je

я
я - ja

tu

ты
ты - ty

il
masculin

ён
ён - jon

elle

яна
яна́ - janá

il
il/elle

яно
яно́ - janó

nous

мы
мы - my

vous

вы
вы - vy

ils

яны
яны́ - janý

quoi

што
што - što

qui

хто
хто - chto

où

дзе
дзе - dzie

pourquoi

чаму
чаму́ - čamú

comment

як
як - jak

lequel

які
які - jakí

quand

калі
калі - kalí

puis

тады
тады - tadý

si

калі
калі - kalí

vraiment

сапраўды
сапраўды - sapraýdý

mais

але
алé - alié

parce que

таму што
тамú што - tamú što

pas

не
не - nie

cette

гэты
гэты - héty

J'ai besoin de ça

Мне гэта трэба
Мне гэта трэба - Mnie héta tréba

Combien ça coûte ?

Колькі гэта каштуе?
Колькі гэта каштуе? - Kólki héta
kaštúje?

ça

той
той - toj

tous
généralement

усе
усé - usié

ou

або
абó - abó

et

i
i - i

savoir

ведаць
вэдаць - viédać

je sais

Я ведаю
Я вэдаю - Ja viédaju

Je ne sais pas

Я не ведаю
Я не вэдаю - Ja nie viédaju

penser

думаць
дўмаць - dúmać

venir

прыходзіць
прыхóдзіць - prychódzić

mettre

пакласці
паклáсці - paklásci

prendre

браць
бра́ць - bráć

trouver

знайсці
знайсці́ - znajscí

écouter

слухаць
слўхаць - slúchać

travailler

працаваць
працава́ць - pracavać

parler

гаварыць
гавары́ць - havarýć

donner
généralement

даваць
дава́ць - daváć

apprécier

падабацца
падаба́цца - padabácca

aider

дапамагаць
дапамага́ць - dapamaháć

aimer

кахаць
каха́ць - kacháć

téléphoner à

званіць
звані́ць - zvaníč

attendre

чакаць
чакáць - čakáć

Je t'aime bien

Ты мне падабаешся
Ты мне падаба́ешся - Ty mnie
padabáješsia

Je n'aime pas ça

Мне гэта не падабаецца
Мне ѓэта не падаба́ецца - Mnie
héta nie padabájecca

Est-ce que tu m'aimes ?

Ты мяне кахаеш?
Ты мяне каха́еш? - Ty mianié
kacháješ?

Je t'aime

Я цябе кахаю
Я цябэ кахаю - ja ciabié kacháju

0

нуль
нуль - nul'

1

адзін
адзін - adzín

2

два
два - dva

3

тры
тры - try

4

чатыры
чатыры - čatýry

5

пяць
пяць - piác

6

шэсць
шэсць - šesć

7

сем
сем - siem

8

восем
восем - vósiem

9

дзевяць
дзевяць - dziéviać

10

дзесяць
дзесяць - dziésiać

11

адзінаццаць
адзінаццаць - adzináccaś

12

дванаццаць
дванаццаць - dvanáccaś

13

трынаццаць
трынаццаць - trynáccaś

14

чатырнаццаць
чатырнаццаць - čatyrnáccaś

15

пятнаццаць
пятнаццаць - piatnáccaś

16

шаснаццаць
шаснаццаць - šasnáccaś

17

сямнаццаць
сямнаццаць - siamnáccaś

18

васямнаццаць
васямнаццаць - vasiamnáccaś

19

дзевятнаццаць
дзевятнаццаць - dzieviatnáccaś

20

дваццаць
дваццаць - dváccaś

nouveau

новы
новы - nóvy

vieux
objet

стары
стары - starý

peu

мала
мáла - mála

beaucoup

шмат
шмат - šmat

combien ?
masse

кількі?
кóльки? - kólki?

combien ?
quantité

кількі?
кóльки? - kólki?

faux

няправільны
няправільны - niaprávilny

correct

правільны
правільны - právilny

mauvais
mal

дрэнны
дрэнны - drénny

bon

добры
дóбры - dóbry

heureux

шчаслівы
шчаслівы - šťastlívý

court

кароткі
карóткі - karótki

long

доўгі
дóўгі - dóvhi

petit
généralement

маленькі
малéнькі - maliéňki

grand
généralement

вялікі
вялікі - vialíki

là

там
там - tam

ici

тут
тут - tut

droite

правы
правы - právy

gauche

левы
лёвы - liévy

beau
généralement

прыгожы
прыгожы - pryhóžy

jeune

малады
малады - maladý

vieux
personne

стары
стары - starý

bonjour

прывітанне
прывітанне - pryvitánnie

à plus tard

убачымся
убачымся - ubáčymsia

d'accord

добра
добра - dóbra

prends soin de toi

беражы сябе
беражы сябе - bieražy siabié

ne t'inquiètes pas

не хвалюйся
не хвалю́йся - nie chwaliújsia

bien sûr

канешне
кане́шне - kaniéšnie

bonne journée

добры дзень
до́бры дзень - dóbry dzień

salut

вітаю
віта́ю - vitáju

au revoir
familier

пакуль
паку́ль - rakúľ

au revoir
poli

да пабачэння
да пабачэ́ння - da pabačénnia

excusez-moi

даруйце
дару́йце - darújcie

désolé

выбачай
выбача́й - vybačáj

merci

дзякуй
дзя́куй - dziákuj

S'il vous plaît

калі ласка
калі́ ласка - kalí láska

Je veux ça

Я хачу гэта
Я хачу́ гэта - ja chačú héta

maintenant

цяпер
цяпе́р - ciariér

après-midi

M
поўдзень
poŭdzień - roŭdzień

matinée

F
раніца
rániца - ránica

nuit

F
ноч
noch - poč

matin

F
раніца
rániца - ránica

soirée

M
вечар
véčar - viečar

midi

M
дзень
dzień - dzień

minuit

F
поўнач
poŭnač - roŭnač

heure

F
гадзіна
hadzína - hadzína

minute

F
хвіліна
chvilína - chvilína

seconde

F
секунда
sekúnda - siekúnda

jour

M
дзень
dzień - dzień

semaine

M
тыдзень
týdzень - týdzień

mois

M
месяц
méсяц - miésiac

année

M
год
год - hod

temps
heure, minute

M
час
час - čas

date
temps

F
дата
д́ата - dáta

avant-hier

пазаўчора
пазаўчо́ра - paзаўčóra

hier

учора
учо́ра - učóra

aujourd'hui

сёння
сё́ння - siónnia

demain

заўтра
за́ўтра - záŭtra

après-demain

паслязаўтра
пасляза́ўтра - pasliazáŭtra

lundi

M
панядзелак
панядзе́лак - paniadziéлак

mardi

M
аўторак
аўто́рак - aŭtórak

mercredi

F
серада
серада́ - sieradá

jeudi

M

чацвер
чацвѣр - čacviér

vendredi

F

пятніца
пятніца - piátnica

samedi

F

субота
субѣта - subóta

dimanche

F

нядзеля
нядзѣля - niadziélia

Demain c'est samedi

Заўтра субота
Зáўтра субѣта - Záŭtra subóta

vie

N

жыццѣ
жыццѣ - žyssió

femme

généralement

F

жанчына
жанчы́на - žančýna

homme

M

чалавек
чалавѣк - čalaviék

amour

N

каханне
кахáнне - kachánnie

petit ami

M

хлопец
хлѣпец - chlǒpiec

petite amie

F

сяброўка
сябрѣўка - siabróŭka

ami

M

сябар
ся́бар - siábar

baiser

M
пацалунак
пацалунак - pacalúnak

sexe
rapport sexuel

M
сэкс
сэкс - seks

enfant

N
дзіця
дзіця - dziciá

bébé

N
дзіцятка
дзіцятка - dziciátka

fille
personne jeune

F
дзяўчынка
дзяўчынка - dziaŭčynka

garçon

M
хлопчык
хлопчык - chlórčyk

maman

F
мама
мама - máma

papa

M
тата
тата - táta

mère

F
маці
маці - máci

père

M
бацька
бацька - báčka

parents

PL
бацькі
бацькі - baćki

fil

M
сын
сын - syn

fille
enfant

F
дача
дачка - dačka

petite sœur

F
малодшая сястра
малодшая сястра - malódšaja
siastrá

petit frère

M
малодшы брат
малодшы брат - malódšy brat

grande sœur

F
старэйшая сястра
старэйшая сястра - staréjšaja
siastrá

grand frère

M
старэйшы брат
старэйшы брат - staréjšy brat

être debout

стаяць
стаяць - stajác

s'asseoir

сядзець
сядзець - siadziéc

s'allonger

ляжаць
ляжаць - liažác

fermer

зачыніць
зачыніць - začynić

ouvrir
porte

адчыніць
адчыніць - adčynić

perdre

прайграць
прайграць - prajhrác

gagner
compétition

перамагаць
перамагаць - pieramahác

mourir

паміраць
паміраць - pamiráć

vivre

жыць
жыць - žyć

allumer

уклучыць
уклучыць - uključyć

éteindre

выключыць
выключыць - výkličyć

tuer

забіваць
забіваць - zabíváć

blesser

параніць
параніць - paráníć

toucher

кранаць
кранаць - kranáć

regarder

глядзець
глядзець - hliadzić

boire

піць
піць - ríć

manger

есці
есці - jěsci

marcher

хадзіць
хадзіць - chadzić

rencontrer

сустракаць
сустракаць - sustrakáć

parier
sport

рабіць стаўку
рабіць стаўку - rabíc stáŭku

embrasser

цалаваць
цалаваць - calavác

suivre

прытрымлівацца
прытрымлівацца - prytrymlivacca

marier

ажаніцца
ажаніцца - ažanícса

répondre

адказваць
адка́зваць - adkáзваć

demander
conseil

пытаць
пыта́ць - pytác

question

N
пытанне
пытáнне - pytánnie

entreprise

F
кампанія
кампа́нія - kampánija

commerce

M
бізнес
бі́знес - bíznieś

emploi

F
праца
пра́ца - práса

argent
monnaie

PL
грошы
гро́шы - hróŝy

téléphone

M
тэлефон
тэлефо́н - teliefón

bureau
bâtiment

M
офіс
офіс - ófis

médecin

M
урач
урач - uráč

hôpital

F
бальніца
бальніца - balnícá

infirmière

F
медсястра
медсястра - miedsiastrá

policier

M
паліцэйскі
паліцэйскі - palicéjski

président

M
прэзідэнт
прэзідэнт - prezidént

blanc

белы
белы - biély

noir

чорны
чорны - čorný

rouge

чырвоны
чырвоны - čyrvóný

bleu

сіні
сіні - síní

vert

зялёны
зялёны - zialióný

jaune

жоўты
жоўты - žóůty

lent

павольны
павольны - pavólny

rapide

хуткі
хуткі - chútki

drôle

смешны
смешны - smiéšny

injuste

несправядлівы
несправядлівы - niespraviadlívny

juste

справядлівы
справядлівы - spraviadlívny

difficile

складаны
складаны - skladány

facile

просты
прóсты - grósty

C'est difficile

Гэта складана
Гэта складана - Héta skladána

riche

багаты
бага́ты - baháty

pauvre

бедны
бе́дны - biédny

fort

моцны
мо́цны - mócný

faible

слабы
сла́бы - sláby

sûr

бяспечны
бяспэчны - biaspiéchny

fatigué

стомлены
стóмлены - stómlieny

fier

горды
гóрды - hórды

rassasié

сыты
сы́ты - sýty

malade

хворы
хво́ры - chvóry

sain

здаровы
здара́вы - zdaróvy

furieux

злы
злы - zly

bas

нізкі
ні́зкі - nízki

haut

высокі
высо́кі - vysóki

droit
ligne

прамы
прамы́ - pramy

tous
personne

кожны
ко́жны - kóžny

toujours

заўсёды
заўсе́ды - zaŭsiódy

en fait

насамрэч
насáмрэч - nasámreč

encore

зноў
зноў - znoŭ

déjà

ужо
ужо - užó

moins

менш
менш - mienš

le plus

самы
сáмы - sámy

plus

больш
бóльш - bóľš

Je veux plus

Я хачу больш
Я хачу́ больш - Ja chačú boľš

aucun

ніхто
ніхтó - nichtó

très

вельмі
вэльмі - viéľmi

animal

жывёліна
жывёліна - žuvióľina

cochon

свіння
свінн́я - svinníá

vache

карова
каро́ва - karóva

cheval

М
КОНЬ
конь - koń

chien

М
сабака
саба́ка - sabáka

mouton

Ф
авечка
авэ́чка - aviečka

singe

Ф
малпа
ма́лпа - málpa

chat
animal

М
КОТ
кот - kot

ours

М
мядзведзь
мядзвэ́дзь - miadzviédź

poule

Ф
курыца
ку́рыца - kúryca

canard

Ф
качка
ка́чка - káčka

papillon

М
матыль
маты́ль - matýl

abeille

Ф
пчала
пча́ла - pčalá

poisson
animal

Ф
рыба
ры́ба - rýba

araignée

М
павук
паву́к - pavúk

serpent

Ф
ЗМЯЯ
змяя - zmiajá

à l'extérieur

ЗВОНКУ
звóнку - zvónku

à l'intérieur

унутры
унутры́ - unutrý

loin

далёка
далёка - dalióka

près

блізка
блізка - blízka

dessous

пад
пад - pad

au-dessus

над
над - nad

à côté de

побач
пóбач - róbač

avant

пярэдні
пярэдні - piarédni

arrière

задні
за́дні - zádni

sucré

салодкі
салóдкі - salódki

aigre

кіслы
кі́слы - kísly

étrange

дзіўны
дзіўны - dziŭny

doux

мяккі
мяккі - miákki

dur
objet

цвёрды
цвёрды - cviórdy

mignon

мілы
мілы - míly

stupide

дурны
дурны - durný

fou

шалёны
шалёны - šalióny

occupé

заняты
заняты - zaniáty

grand
taille

высокі
высокі - vysóki

petit
taille

нізкі
нізкі - nízki

inquiet

занепакоены
занепакоены - zaniepakójeny

surpris

здзіўлены
здзіўлены - zdziŭlieny

cool

круты
круты - krutý

sage

добра выхаваны
добра выхаваны - dóbra vychavány

mauvais
vilain

злы
злы - zly

intelligent

разумны
разумны - razúmny

froid

халодны
халодны - chalódny

chaud
torride

гарачы
гарачы - harácý

tête

F
галава
галава - halavá

nez

M
нос
нос - nos

cheveu

PL
валасы
валасы - valasý

bouche

M
рот
рот - rot

oreille

N
вуха
вўха - vўcha

œil

N
вока
вўка - vўka

main

F
рука
рукá - ruká

pied

F
ступня
ступня́ - stupniá

cœur

N
сэрца
сэ́рца - sérsa

cerveau

M
мозг
мозг - mozh

tirer
porte

цягнуць
цягну́ць - siahnúć

pousser
porte

штурхаць
штúрхаць - štúrchać

appuyer

націскаць
націска́ць - naciskáć

frapper

біць
бі́ць - bíć

attraper

лавіць
лаві́ць - łavíć

se battre

біцца
бі́цца - bícca

jeter

кідаць
кі́даць - kídać

courir

бегчы
бэ́гчы - biéhčy

lire

чытаць
чыта́ць - čytáć

écrire

пісаць
пісаць - піса́ць

réparer

правіць
правіць - пра́віць

compter

лічыць
лічыць - лі́чыць

couper

рэзаць
рэзаць - ре́заць

vendre

прадаваць
прадаваць - прадава́ць

acheter

купляць
купляць - купля́ць

payer

плаціць
плаціць - плаці́ць

étudier

вучыцца
вучыцца - ву́чыцца

rêver

марыць
марыць - ма́рыць

dormir

спаць
спаць - спа́ць

jouer

гуляць
гуляць - гуля́ць

célébrer

святкаваць
святкаваць - свіаткава́ць

se reposer

адпачываць
адпачыва́ць - adpačyváć

jouir

атрымліваць асалоду
атры́мліваць асало́ду - atrýmlivać
asalódu

nettoyer

чысціць
чы́сціць - čýscić

école

F
школа
шко́ла - škóla

maison

M
дом
дом - dom

porte

PL
дзверы
дзвэ́ры - dzviéry

mari

M
муж
муж - muž

femme
épouse

F
жонка
жо́нка - žónka

mariage

N
вяселле
вясе́лле - viasiéllie

personne

M
чалавек
чалавэ́к - čalaviék

voiture

M
аўтамабіль
аўтамабі́ль - aŭtamabíl

résidence

M
дом
дом - dom

ville

М
горад
górad - hórad

chiffre

Ғ
лічба
líčba - líčba

21

дваццаць адзін
dváccać adzín

22

дваццаць два
dváccać dva

26

дваццаць шэсць
dváccać šesć

30

трыццаць
tryccać

31

трыццаць адзін
tryccać adzín

33

трыццаць тры
tryccać try

37

трыццаць сем
tryccać siem

40

сорак
sórak

41

сорак адзін
sórak adzín

44

сорак чатыры
sórak čatýry

48

сорак восем
sórak wósiem

50

пяцьдзясят
пяцьдзясят - pięćdziesiąt

51

пяцьдзясят адзін
пяцьдзясят адзін - pięćdziesiąt
adzin

55

пяцьдзясят пяць
пяцьдзясят пяць - pięćdziesiąt pięć

59

пяцьдзясят дзевяць
пяцьдзясят дзевяць - pięćdziesiąt
dziewięć

60

шэсцьдзясят
шэсцьдзясят - sześćdziesiąt

61

шэсцьдзясят адзін
шэсцьдзясят адзін - sześćdziesiąt
adzin

62

шэсцьдзясят два
шэсцьдзясят два - sześćdziesiąt dwa

66

шэсцьдзясят шэсць
шэсцьдзясят шэсць - sześćdziesiąt
sześć

70

семдзесят
сэмдзесят - siemdziesiąt

71

семдзесят адзін
сэмдзесят адзін - siemdziesiąt
adzin

73

семдзесят тры
сэмдзесят тры - siemdziesiąt trzy

77

семдзесят сем
сэмдзесят сем - siémdziesiat siem

80

восемдзесят
вóсемдзесят - vósiemdziesiat

81

восемдзесят адзін
вóсемдзесят адзін - vósiemdziesiat
adzín

84

восемдзесят чатыры
вóсемдзесят чатыры -
vósiemdziesiat čatýry

88

восемдзесят восем
вóсемдзесят вóсем - vósiemdziesiat
vósiem

90

дзевяноста
дзевяно́ста - dzievianósta

91

дзевяноста адзін
дзевяно́ста адзін - dzievianósta
adzín

95

дзевяноста пяць
дзевяно́ста пяць - dzievianósta piac

99

дзевяноста дзевяць
дзевяно́ста дзэ́вях - dzievianósta
dziéviač

100

СТО
сто - sto

1000

адна тысяча
адна́ ты́сяча - adná týsiača

10.000

дзесяць тысяч
дзэ́сяць ты́сяч - dziésiač týsiač

100.000

СТО ТЫСЯЧ
сто т́ысяч - sto t́ysiač

1.000.000

адзін мільён
адзін мільён - adzín miljón

mon chien

мой сабака
мой саба́ка - moj sabáka

votre chat

ТВОЙ КОТ
твой кот - tvoj kot

sa robe

яе сукенка
я́е сукéнка - jajé sukiénka

sa voiture

яго машына
яго машы́на - jahó mašýna

sa balle

яго мяч
яго мяч - jahó miač

notre maison

наш дом
наш дом - naš dom

votre équipe

ваша каманда
ва́ша камáнда - váša kamánda

leur entreprise

іх кампанія
іх кампа́нія - ich kampánija

tout le monde

усе
усé - usié

ensemble

разам
ра́зам - rázam

autre

іншае

іншае - ínšaje

Ça n'a pas d'importance

не важна

не ва́жна - nie vážna

Santé

ваша здароўе

ва́ша здаро́ўе - váša zdaróŭje

se détendre

расслабся

рассла́бся - rasslábsia

je suis d'accord

я згодзен

я зго́дзен - ja zhódzien

bienvenue

вітаем

віта́ем - vítájem

pas de soucis

не хвалюйся

не хвалю́йся - nie chvaliújsia

tourne à droite

павярні направа

павярні напра́ва - paviarní napráva

tourne à gauche

павярні налева

павярні нале́ва - paviarní naliéva

Va tout droit

ідзі прама

ідзі пра́ма - idzí práma

Viens avec moi

Хадзем са мной

Хадзе́м са мной - CHadziém sa mnoj

œuf

N

яйка

яйка - jájka

fromage

M
сыр
сыр - syr

lait

N
малако
малако - malakó

poisson
aliment

F
рыба
рыба - rýba

viande

N
мяса
мяса - miása

légume

F
гародніна
гародніна - haródnina

fruit

F
садавіна
садавіна - sadavína

os
aliment

F
костка
костка - kóstka

huile

M
алей
алей - aliěj

pain

M
хлеб
хлеб - chlieb

sucré

M
цукар
цукар - cúkar

chocolat

M
шакалад
шакалад - šakalád

bonbon

F
цукерка
цукерка - cukiérka

gâteau

M

торт

торт - tort

boisson

M

напой

напой - napój

eau

F

вада

вада - voda

eau gazeuse

F

газіроўка

газіроўка - hazirówka

café

F

кава

кава - káva

thé

F

гарбата

гарбата - harbáta

bière

N

піва

піва - píva

vin

N

віно

віно - vinó

salade

F

салата

салáта - saláta

soupe

M

суп

суп - sup

dessert

M

дэсэрт

дэсэрт - desiért

petit déjeuner

M

сняданак

сняда́нак - sniadának

déjeuner

М
абед
абéд - abiéđ

dîner

F
вячэра
вячэра - viačéra

pizza

F
піца
піца - ríca

bus

М
аўтобус
аўтóбус - aütóbus

train

М
цягнік
цягнік - ciahník

gare

F
чыгуначная станцыя
чыгуначная стáнцыя - čyhúnačnaja stáncyja

arrêt de bus

М
аўтобусны прыпынак
аўтóбусны прыпынак - aütóbusny prypúnak

avion

М
самалёт
самалёт - samaliót

navire

М
карабель
карабéль - karabiél

camion

М
грузавік
грузавік - hruzavík

vélo

М
ровар
рóвар - róvar

moto

М
матацыкл
матацыкл - matakýkl

taxi

N
таксі
таксі - taksí

feu
trafic

M
святлафор
святлафór - sviatlafór

parking

F
аўтастаянка
аўтастаянка - aŭtastajánka

route

F
дарога
дарóга - daróha

vêtement

N
адзенне
адзénне - adziénnie

chaussure

M
абутак
абўтак - abútak

manteau

N
паліто
палітó - palitó

pull

M
швэдар
швэ́дар - švédar

chemise

F
кашуля
кашў́ля - kašúlia

veste

F
куртка
кў́ртка - kúrtka

costume

M
касцюм
касцё́м - kasciúm

pantalon

PL
штаны
штанý - štaný

robe

F

сукенка
сукénка - sukiénka

t-shirt

F

футболка
футбóлка - futbólka

chaussette

F

шкарпэтка
шкарпéтка - škarpétka

soutien-gorge

M

бюстгальтар
бюстга́лтар - biustháltar

culotte

PL

трусы
трусы́ - trusy

paire de lunettes

PL

акуляры
акуля́ры - akuliáry

sac à main

F

сумачка
сýмачка - súmačka

porte-monnaie

M

гаманец
гаманéц - hamaniéc

portefeuille

M

кашалёк
кашалéк - kašaliók

bague

M

пярсцёнак
пярсцё́нак - piarsciónak

chapeau

M

капялюш
капялю́ш - kapialiűš

montre

M

гадзіннік
гадзі́ннік - hadzínnik

poche

F
кішэнь
кішэнь - kišėń

Quel est ton nom ?

Як цябе завуць?
Як цябэ завуць? - Jak ciabié zavúć?

Je m'appelle David

Мяне завуць Дэвід
Мяне завуць Дэвід - Mianié zavúć
Dévid

J'ai 22 ans

Мне дваццаць два гады
Мне дваццаць два гады - Mnie
dváccać dva hadý

comment ça va ?

Як маешся?
Як маешся? - Jak máješsia?

Ça va?

Ты ў парадку?
Ты ў парадку? - Ты ў parádku?

Où sont les toilettes ?

Дзе туалет?
Дзе туалэт? - DZie tualiét?

Tu me manques

Я сумую па табе
Я сумую па табэ - Ja sumúju pa
tabié

printemps

F
вясна
вясна - viasná

été

N
лета
лёта - liéta

automne

F
восень
вóсень - vósień

hiver

F
зіма
зіма - zimá

janvier

М
студзень
студзень - stúdzień

février

М
люты
люты - liúty

mars

М
сакавік
сакавік - sakavík

avril

М
красавік
красавік - krasavík

mai

М
май
май - maj

juin

М
чэрвень
чэрвень - červień

juillet

М
ліпень
ліпень - lípień

août

М
жнівень
жнівень - žnívień

septembre

М
верасень
véрасень - viérasień

octobre

М
кастрычнік
кастрычнік - kastrýčnik

novembre

М
лістапад
лістапад - listapád

décembre

М
снежань
снёжань - sniéžań

shopping

PL
пакупкі
пакўпкі - rakúpki

facture

M
рахунак
рахўнак - rachúnak

marché

M
рынак
рынак - rýnak

supermarché

M
супермаркет
супермáркeт - supiermárkiet

bâtiment

M
будынак
будынак - budýnak

appartement

F
кватэра
кватэра - kvatéra

université

M
універсітэт
універсітэт - univiersité

ferme

F
ферма
фэ́рма - fiérma

église

F
царква
царквá - carkvá

restaurant

M
рэстаран
рэстарán - restarán

bar

M
бар
бар - bar

centre de fitness

F
трэнажорная зала
трэнажорная зála - trenażórnaja zála

parc

M

парк

парк - park

toilettes
public

M

туалет

туалёт - tualiét

carte

F

карта

карта - kárta

ambulance

F

хуткая дапамога

хуткая дапамога - chútka
daramóha

police

F

паліцыя

паліцыя - palícyja

pistolet

M

пісталет

пісталёт - pistaliét

pompiers

PL

пажарныя

пажарныя - pažárnyja

pays

F

краіна

краіна - kraína

banlieue

M

прыгарад

прыгарад - prýharad

village

F

вёска

вёска - vióska

santé

N

здараўе

здараўе - zdaróўje

médicament

F

медыцына

медыцына - miedycýna

accident

F

аварыя
авáрыя - aváryja

patient

M

пацыент
пацыéнт - pacujént

opération

F

апэрацыя
апэра́цыя - apierácujja

pilule

F

таблетка
таблётка - tabliétka

fièvre

F

гарачка
гарáчка - haráčka

rhume
généralement

F

прастуда
прастúда - prastúda

plaie

F

рана
ра́на - rána

rendez-vous

M

прыём
прыé́м - pryjóm

toux

M

кашаль
ка́шаль - kášaľ

cou

F

шыя
шы́я - šýja

fesses

F

ду́па
ду́па - dúpa

épaule

N

плячо
плячо́ - pliačó

genou

N
калена
калёна - kaliéna

cuisse

F
нага
нага́ - nahá

bras

F
рука
рукá - ruká

ventre

M
ЖЫВОТ
жыво́т - žyvót

sein

PL
грудзі
гру́дзі - hrúdzi

dos

F
спіна
спі́на - spína

dent

M
зуб
зуб - zub

langue

M
язык
язы́к - jazúk

lèvre

F
губа
губá - hubá

doigt

M
палец
па́лец - rálies

orteil

M
палец нагі
па́лец нагі́ - rálies nahí

estomac

M
страўнік
страўні́к - stráŭnik

poumon

N
лёгкае
лёгкае - lióhkaje

foie

F
печань
пэчань - piéčań

nerf

M
нерв
нерв - nierv

rein

F
нырка
нырка - nýrka

intestin

M
кішэчнік
кішэчнік - kišéčnik

couleur

M
колер
колер - kólier

orange
couleur

аранжавы
аранжавы - aránžavy

gris

шэры
шэры - šégy

brun
couleur

карычневы
карычневы - karýčnievy

rose
couleur

ружовы
ружовы - ružóvy

ennuyeux

нудны
нудны - núdny

lourd

цяжкі
цяжкі - ciážki

léger

лєгкі
лєгкі - lióhki

solitaire

самотны
самóтны - samótny

affamé

галодны
галóдны - halódný

assoiffé

які хоча піць
які хóча піць - jakí chóča pić

triste

сумны
сúмны - súmny

raide

круты
круты - krutý

plat

плоскі
плóскі - plóski

rond

круглы
крúглы - krúhly

angulaire

квадратны
квадрáтны - kvadrátný

étroit

вузкі
вúзкі - vúzki

large

шырокі
шырóкі - šyróki

profond

глыбокі
глыбóкі - hlybóki

peu profond

мелкі
мёлкі - miélki

énorme

велізарны
велізарны - vielizárny

Nord

поўнач
поўнач - róůnač

Est

усход
усход - uschód

Sud

поўдзень
поўдзень - róůdzień

Ouest

заход
заход - záchad

sale

брудны
брўдны - brűdny

propre

чысты
чысты - čýsty

plein

поўны
поўны - róůny

vide

пусты
пусты - pustý

cher

дарагі
дарагі - darahí

pas cher

танны
танны - tánnny

sombre

цёмны
цёмны - ciómnny

lumineux

светлы
свётлы - sviétly

sexu

сэксуальны
сэксуальны - seksuálny

paresseux

лянівы
лянівы - lianívy

courageux

смелы
смéлы - smiély

généreux

шчодры
шчодры - ščódry

beau
personne

прыгожы
прыгóжы - pryhóžy

laid

брыдкі
бры́дкі - brýdkí

idiot

дурны
дурны - durný

amical

прыязны
прыя́зны - pryjázny

coupable

вінаваты
вінава́ты - vinaváty

aveugle

сляпы
сляпы - sliapý

ivre

п'яны
п'яны - p'jány

mouillé

мокры
мокры - mókry

sec

сухі
сухі - suchí

chaud
agréable

цёплы
цёплы - cióply

bruyant

гучны
гучны - húčny

calme
environs

ціхі
ціхі - cíchi

silencieux

бясшумны
бясшумны - biasšúmny

cuisine

F
кухня
кухня - kúchnia

salle de bain

F
ванная
ванная - vánnaja

salon

F
гасцёўня
гасцёўня - hascióŭnia

chambre à coucher

F
спальня
спальня - spáĺnia

jardin

M
сад
сад - sad

garage

M

гараж

гарáж - haráž

mur

F

сцяна

сцяна́ - scianá

sous-sol

M

падвал

падва́л - padvál

toilettes

bâtiment

M

туалет

туале́т - tualíét

escaliers

F

лесвіца

ле́свіца - líésvica

toit

M

дах

дах - dach

fenêtre

bâtiment

N

акно

акно́ - aknó

couteau

M

нож

нож - pož

tasse

M

кубак

ку́бак - kúbak

verre

F

шклянка

шкля́нка - škliánka

assiette

F

талерка

талэ́рка - taliérka

gobelet

F

шклянка

шкля́нка - škliánka

poubelle

M
смеццэвы бак
смеццэвы бак - smiécscievu bak

bol

F
міска
міска - miska

poste de télévision

M
тэлевізар
тэлевізар - telievizar

bureau
table

M
пісьмовы стол
пісьмовы стол - piśmóvu stol

lit

M
ложак
ложак - lóžak

miroir

N
люстэрка
люстэрка - liustérka

douche

M
душ
душ - duš

canapé

F
канапа
канапа - kanápa

photographie

F
карціна
карціна - karcína

horloge

M
гадзіннік
гадзіннік - hadzínnik

table

M
стол
стол - stol

chaise

N
крэсла
крэсла - krésła

piscine
jardin

М
басейн
басейн - basiéjn

cloche

М
званок
званок - zvanók

voisin

М
сусед
сусед - susiéd

échouer

пацярпець няўдачу
пацярпець няўдачу - paciarpieć
niaŭdáciu

choisir

выбіраць
выбіраць - vybirác

tirer
flèche

страляць
страляць - straliác

voter

галасаваць
галасаваць - halasavác

tomber

падаць
падаць - pádać

défendre

абараняць
абараняць - abaraniác

attaquer

атакаваць
атакаваць - atakavác

voler
voleur

красці
красці - krásći

brûler

гарэць
гарэць - haréc

secourir

ратаваць
ратаваць - ratavać

fumer

паліць
паліць - palić

voler
avion

лятаць
лятаць - liatać

porter

несці
несці - nieści

cracher

пляваць
пляваць - pliawać

frapper avec le pied

біць
біць - bić

mordre

кусаць
кусаць - kusać

respirer

дыхаць
дыхаць - dychać

sentir

нюхаць
нюхаць - niuchać

pleurer

плакаць
плакаць - plakać

chanter

спяваць
спяваць - spiawać

sourire

усміхацца
усміхацца - usmichaćca

rire

смяяцца
смяяцца - smiajácsa

grandir

расці
расці - rascí

rétrécir

сціскацца
сціскацца - sciskácsa

se disputer

спрачацца
спрачацца - spráčácsa

menacer

пагражаць
пагражаць - pahražác

partager

дзяліць
дзяліць - dzialíc

alimenter

карміць
карміць - karmíc

catcher

хаваць
хаваць - chavác

avertir

папярэджваць
папярэджваць - papierédžvať

nager

плаваць
плаваць - plávać

sauter

скакаць
скакаць - skakác

rouler

каціць
каціць - kacíc

soulever

паднімаць
паднімаць - padnimać

creuser

капаць
капаць - karác

copier

капіяваць
капіяваць - kopijavác

livrer

дастаўляць
дастаўляць - dastaŭliác

chercher

шукаць
шукаць - šukác

s'entraîner

практыкаваць
практыкаваць - praktykavác

voyager

падарожнічаць
падарожнічаць - padaróžničać

peindre

фарбаваць
фарбаваць - farbavác

se doucher

прымаць душ
прымаць душ - prymác duš

ouvrir
serrure

адкрываць
адкрываць - adkryvác

verrouiller

замыкаць
замыкаць - zamykác

laver

мыць
мыць - mýć

prier

маліцца
маліцца - malícca

cuire

гатаваць
гатаваць - hataváć

livre

F
кніга
кніга - kníha

bibliothèque

F
бібліятэка
бібліятэка - biblijátéka

devoirs

F
дамашняя работа
дамашняя работа - damášniaja
rabóta

examen

M
экзамен
экза́мен - ekzámien

leçon

M
урок
уро́к - urók

science

F
навука
навúка - navúka

histoire

F
гісторыя
гісто́рыя - históryja

art

N
мастацтва
маста́цтва - mastáctva

anglais

F
англійская мова
англійская мо́ва - anhlíjskaja móva

français

F
французская мова
французская мо́ва - francúzskaja
móva

stylo

F
ручка
ручка - rúčka

crayon

M
аловак
аловак - alóvak

3%

тры працэнты
тры працэнты - try pracénty

premier

першы
пéршы - piéršy

deuxième

другі
другі - druhí

troisième

трэці
трэці - tréci

quatrième

чацвёрты
чацвёрты - časviórty

résultat

M
вынік
вынік - výnik

carré

M
квадрат
квадрат - kvadrát

cercle

M
круг
круг - kruh

aire

F
плошча
плóшча - plóšča

recherche

N
даследаванне
даслéдаванне - dasliédavannie

degré universitaire

F
ступень
ступень - stupień

licence

M
бакалаўр
бакалаўр - bakaláŭr

maîtrise

M
магістр
магістр - mahístr

$x < y$

х менш за у
х менш за у - x mienš za y

$x > y$

х больш за у
х больш за у - x bóľš za u

stress

M
стрэс
стрэс - stres

assurance

F
страхоўка
страхоўка - strachóŭka

personnel

M
персанал
персанал - piersanáł

département

M
аддзел
аддзел - addziél

salaire

M
заробак
заробак - zaróbak

adresse

M
адрас
адрас - ádras

lettre
poste

M
ліст
ліст - list

capitaine

М
капітан
капітан - kapitán

détective

М
дэтэктыв
дэтэктыв - detektív

pilote

М
лётчык
лётчык - liótcyk

professeur
université

М
прафэсар
прафэсар - prafiésar

professeur
école

М
настаўнік
настаўнік - nastávník

avocat
profession

М
юрыст
юрыст - jurýst

secrétaire

Ф
сакратарка
сакратарка - sakratárka

assistant

М
памочнік
памочнік - pamóčník

juge

М
суддзя
суддзя - suddziá

directeur

М
дырэктар
дырэктар - dyréktar

supérieur

М
менеджар
менеджар - miéniedžar

cuisinier

М
кухар
кухар - kúchar

chauffeur de taxi

М
таксіст
таксіст - taksíst

chauffeur
d'autocar

М
кіроўца аўтобуса
кіроўца аўтобуса - kiroŭca aŭtóbusa

criminel

М
злачынец
злачынец - zlačýniec

mannequin

F
мадэль
мадэль - madél

artiste

М
мастак
мастак - masták

numéro de téléphone

М
нумар тэлефона
нумар тэлефона - númer teliefóna

signal

М
сігнал
сігнал - síhnál

appli

М
дадатак
дадатак - dadátak

chat
ordinateur

М
чат
чат - čat

fichier

М
файл
файл - fajl

URL

М
url
url - url

adresse e-mail

М
адрес электронной почты
адрес электроннай пошты - ádras
eliektrónnaj póšty

site internet

M
сайт
сайт - sajt

e-mail

F
электронная пошта
электронная пошта - elektronnája
póšta

téléphone portable

M
мабільны тэлефон
мабільны тэлефон - mabílny
teliefón

loi

M
закон
закон - zakón

prison

F
турма
турма - turmá

preuve

M
доказ
доказ - dókaz

amende

M
штраф
штраф - štraf

témoin

M/F
сведка
сведка - sviédka

tribunal

M
суд
суд - sud

signature

M
подпис
подпис - pódpis

perte

F
страта
страта - stráta

profit

M
прибыток
прибыток - prybýtak

client

М
клієнт
клієнт - klijént

montant

F
сума
сума - súma

carte de crédit

F
кредытная картка
кредытная картка - kredýtnaja kártka

mot de passe

М
пароль
пароль - paról

distributeur de billets

М
банкамат
банкамат - bankamát

piscine
compétition

М
басейн
басейн - basiéjn

courant

F
енергія
енергія - eniérhija

appareil photo

F
камера
камера - kámiera

radio

N
радыё
радыё - rádyjo

cadeau

М
падарунак
падарунак - padarúnak

bouteille

F
бутэлька
бутэлька - butéľka

sac

М
пакет
пакет - pakiét

clé

M
ключ
ключ - ključ

poupée

F
лялька
лялька - liálka

ange

M
анёл
анёл - aniól

peigne

F
расчоска
расчоска - rasčóska

dentifrice

F
зубная паста
зубная паста - zubnája pásta

brosse à dents

F
зубная щотка
зубная щотка - zubnája ščotka

shampooing

M
шампунь
шампунь - šampúnj

crème
peau

M
крэм
крэм - krem

mouchoir en papier

F
сурвэтка
сурвэтка - survétka

rouge à lèvres

F
памада
памáда - pamáda

télé

N
ТБ
ТБ - TB

cinéma

N
кіно
кінó - kinó

journal
télévision

PL
навіны
навіны - navíny

siège

N
месца
мэсца - miésca

ticket

M
білет
білét - biliét

écran
cinéma

M
экран
экрán - ekrán

musique

F
музыка
мўзыка - múzyka

scène

F
сцэна
сцэна - scéna

public

F
аўдыторыя
аўдытoрыя - aŭdytóryja

peinture
art

M
жывапіс
жывапіс - žývapís

blague

M
жарт
жарт - žart

article

M
артыкул
артыкул - artýkul

journal
papier

F
газета
газэта - haziéta

magazine

M
часопіс
часопіс - časópis

publicité

F

рэклама
рэкла́ма - rekláma

nature

F

прырода
прыро́да - pryroda

cendre

M

попел
по́пел - rópiel

feu
généralement

M

агонь
аго́нь - ahóń

diamant

M

алмаз
алма́з - almáz

lune

M

Месяц
Ме́сяц - Miésiac

terre
planète

F

Зямля
Зямля́ - Ziamliá

soleil
astronomie

N

Сонца
Со́нца - Sónca

étoile

F

зорка
зо́рка - zórka

planète

F

планета
плане́та - planiéta

univers

M

сусвет
сусве́т - susviét

côte
littoral

M

бераг
бе́раг - biérah

lac

N
возера
вóзера - vóziara

forêt

M
лес
лес - lies

désert

F
пустыня
пусты́ня - pustýnia

colline

M
пагорак
пагóрак - pahórak

rocher

F
скала
скалá - skalá

rivière

F
рака
рака́ - raká

vallée

F
даліна
далі́на - dalína

montagne

F
гара
гарá - hará

île

M
востраў
вóстраў - vóstraŭ

océan

M
акіян
акі́ян - akiján

mer

N
мора
мо́ра - móra

temps
pluie, soleil

N
надвор'е
надво́р'е - nadvór'je

glace

M
лёд
лёд - lïod

neige

M
снег
снег - snieh

tempête

M
шторм
шторм - štorm

pluie

M
дождж
дождж - doždž

vent

M
вецер
вецер - viécier

plante

F
расліна
расліна - raslína

arbre

N
дрэва
дрэва - dréva

herbe

F
трава
трава - travá

rose
plante

F
ружа
ружа - rúža

fleur
généralement

F
кветка
квётка - kviétka

gaz

M
газ
газ - haz

métal

M
метал
метál - mietál

or

N
золата
зólата - zólata

argent
métal

N
срэбра
срэбра - srébra

L'argent est moins cher que
l'or

**Срэбра таннейшае за
золата**
Срэбра таннейшае за зólата -
Srébra tanniejšaje za zólata

L'or est plus cher que
l'argent

**Золата даражэйшае за
срэбра**
Зólата даражэйшае за срэбра -
Zólata daražejšaje za srébra

vacances

M
адпачынак
адпачынак - adpačýnak

membre

M
член
член - člen

hôtel

M
гатэль
гатэль - hatél

plage

M
пляж
пляж - pliaž

invité

M
госць
госць - hosć

anniversaire

M
дзень нараджэння
дзень нараджэння - dzień
naradžénnia

Noël

PL
Каляды
Каляды - Kaliády

nouvel an

M
Новы год
Нóвы год - Nóvy hod

Pâques

М
Вялікдзень
Вялікдзень - Vialíkdzień

oncle

М
дзядзька
дзядзька - dziadźka

tante

F
цётка
цётка - ciotka

grand-mère
paternelle

F
бабуля
бабуля - babúlia

grand-père
paternel

М
дзядуля
дзядуля - dziadúlia

grand-mère
maternelle

F
бабуля
бабуля - babúlia

grand-père
maternel

М
дзядуля
дзядуля - dziadúlia

mort

F
смерць
смерць - smierć

tombe

F
магіла
магіла - mahíla

divorce

М
развод
развод - razvód

mariée

F
нявеста
нявэста - niaviésta

marié

М
жаніх
жаніх - žaních

101

СТО АДЗІН
сто адзін - sto adzín

105

СТО ПЯЦЬ
сто пяць - sto piać

110

СТО ДЗЕСЯЦЬ
сто дзэсяць - sto dziésiać

151

СТО ПЯЦЬДЗЯСЯТ АДЗІН
сто пяцьдзясят адзін - sto
piaćdziasiat adzín

200

ДЗВЕСЦЕ
дзвэсце - dzviéscie

202

ДЗВЕСЦЕ ДВА
дзвэсце два - dzviéscie dva

206

ДЗВЕСЦЕ ШЭСЦЬ
дзвэсце шэсць - dzviéscie šesć

220

ДЗВЕСЦЕ ДВАЦЦАЦЬ
дзвэсце дваццаць - dzviéscie
dváccać

262

ДЗВЕСЦЕ ШЭСЦЬДЗЯСЯТ ДВА
дзвэсце шэсцьдзясят два -
dzviéscie šesćdziasiat dva

300

ТРЫСТА
трыста - trýsta

303

ТРЫСТА ТРЫ
трыста тры - trýsta try

307

ТРЫСТА СЕМ
трыста сем - trýsta siem

330

трыста трыццаць
трыста трыццаць - trýsta trýccać

373

трыста семдзесят тры
трыста сёмдзесят тры - trýsta siémdziesiat try

400

чатырыста
чатырыста - čatýrysta

404

чатырыста чатыры
чатырыста чатыры - čatýrysta čatýry

408

чатырыста восем
чатырыста вóсем - čatýrysta vósiem

440

чатырыста сорак
чатырыста sóрак - čatýrysta sórak

484

чатырыста восемдзесят чатыры
чатырыста вóсемдзесят чатыры - čatýrysta vósiemdziesiat čatýry

500

пяцьсот
пяцьсót - piaćsót

505

пяцьсот пяць
пяцьсót пяць - piaćsót piac

509

пяцьсот дзевяць
пяцьсót дзéвяць - piaćsót dziéviać

550

пяцьсот пяцьдзясят
пяцьсót пяцьдзясът - piaćsót piaćdziasiat

595

пяцьсот дзевяноста пяць
пяцьсót дзевяноста пяць - piaćsót dzievianósta piac

600

ШЭСЦЬСОТ
шэсцьсoт - šeścsót

601

ШЭСЦЬСОТ АДЗІН
шэсцьсoт адзін - šeścsót adzín

606

ШЭСЦЬСОТ ШЭСЦЬ
шэсцьсoт шэсць - šeścsót šeść

616

ШЭСЦЬСОТ ШАСНАЦЦАЦЬ
шэсцьсoт шасна́ццаць - šeścsót šasnáccać

660

ШЭСЦЬСОТ ШЭСЦЬДЗЯСЯТ
шэсцьсoт шэсцьдзяся́т - šeścsót šeśćdziesiąt

700

СЕМСОТ
семсoт - siemsót

702

СЕМСОТ ДВА
семсoт два - siemsót dva

707

СЕМСОТ СЕМ
семсoт сем - siemsót siem

727

СЕМСОТ ДВАЦЦАЦЬ СЕМ
семсoт два́ццаць сем - siemsót dváccać siem

770

СЕМСОТ СЕМДЗЕСЯТ
семсoт се́мдзяся́т - siemsót siémdziesiąt

800

ВОСЕМСОТ
восемсoт - vosiemsót

803

ВОСЕМСОТ ТРЫ
восемсoт тры - vosiemsót try

808

ВОСЕМСОТ ВОСЕМ

восемсџт вџсем - vosiemsџt vџsiem

838

ВОСЕМСОТ ТРЫЦЦАЦЬ ВОСЕМ

восемсџт трыцццц вџсем -
vosiemsџt tryccać vџsiem

880

ВОСЕМСОТ ВОСЕМДЗЕСЯТ

восемсџт вџсемдзесят - vosiemsџt
vџsiemdzesiat

900

ДЗЕВЯЦЬСОТ

дзевяцџсџт - dzieviaćsџt

904

ДЗЕВЯЦЬСОТ ЧАТЫРЫ

дзевяцџсџт чатыры - dzieviaćsџt
ćatýry

909

ДЗЕВЯЦЬСОТ ДЗЕВЯЦЬ

дзевяцџсџт дзџвяцџ - dzieviaćsџt
dziećiać

949

ДЗЕВЯЦЬСОТ СОРАК ДЗЕВЯЦЬ

дзевяцџсџт сџрак дзџвяцџ -
dzieviaćsџt sџrak dziećiać

990

ДЗЕВЯЦЬСОТ ДЗЕВЯНОСТА

дзевяцџсџт дзџвянџста -
dzieviaćsџt dzievianџsta

tigre

М

ТЫГР

тыгр - tyhr

souris

animal

F

МЫШ

мыш - myř

rat

М

ПАЦУК

пацџк - paćúk

lapin

М

ТРУС

трџс - trus

lion

М
леў
леў - lieŭ

âne

М
асёл
асёл - asiól

éléphant

М
слон
слон - slon

oiseau

Ғ
птушка
птушка - ptúška

coq

М
пеўнік
пеўнік - piéŭnik

pigeon

М
голуб
голуб - hólub

oie

Ғ
гусь
гусь - huś

insecte

Н
насякомае
насякомае - nasiakómaje

coléoptère

М
жук
жук - žuk

moustique

М
камар
камар - kamár

mouche

Ғ
муха
муха - múcha

fourmi

Ғ
мурашка
мурашка - muráška

baleine

M
кіт
кіт - kit

requin

F
акула
акўла - akúla

dauphin

M
дэльфін
дэльфін - delfín

escargot

M
смоўж
смоўж - smouž

grenouille

F
жаба
жаба - žába

souvent

часта
ча́ста - částa

immédiatement

неадкладна
неадкла́дна - nieadkládna

soudainement

раптам
ра́птам - ráptam

bien que

хоць
хоць - choć

gymnastique

F
гімнастыка
гімна́стыка - himnástyka

tennis

M
тэніс
тэ́ніс - ténis

course à pied

M
бег
бег - bieħ

cyclisme

M
веласпорт
веласпóрт - vielaspórt

golf

M
гольф
гольф - hólf

patinage sur glace

N
катанне на каньках
катáнне на канька́х - katánnie na kańkách

football

M
футбол
футбóл - futból

basketball

M
баскетбол
баскетбóл - baskietból

natation

N
плаванне
пла́ванне - plávanníe

plongée

M
дайвінг
да́йвінг - dájvinh

randonnée

M
пешы турызм
пéшы туры́зм - piěšy turýzm

Royaume-Uni

F
Вялікабрытанія
Вялікабрыта́нія - Vialikabrytánija

Espagne

F
Іспанія
Іспáнія - Ispánija

Suisse

F
Швейцарыя
Швейца́рыя - Šviejcáryja

Italie

F
Італія
Іта́лія - Itálíja

France

F

Францыя
Фр́анцыя - Fráncyja

Allemagne

F

Германія
Герма́нія - Hiermánija

Thaïlande

M

Тайланд
Тайла́нд - Tajlánd

Singapour

M

Сінгапур
Сінгапу́р - Sinhapúr

Russie

F

Расія
Расі́я - Rasíja

Japon

F

Японія
Япо́нія - Jarónija

Israël

M

Ізраіль
Ізраї́ль - Izráil

Inde

F

Індыя
Інды́я - Índyja

Chine

M

Кітай
Кіта́й - Kitáj

États-Unis d'Amérique

PL

Злучаныя Штаты Амерыкі
Злу́чаныя Шта́ты Аме́рыкі -
Zlúčanyja Štáty Amiéryki

Mexique

F

Мексіка
Мэксі́ка - Miéksika

Canada

F

Канада
Кана́да - Kanáda

Chili

F

Чылі
Чылі - Čyli

Brésil

F

Бразілія
Бразілія - Brazílija

Argentine

F

Аргенціна
Аргенціна - Arhiencína

Afrique du Sud

F

Паўднёвая Афрыка
Паўднёвая А́фрыка - Paŭdnióvaja Áfryka

Nigeria

F

Нігерыя
Нігерыя - Nihiéryja

Maroc

F

Марока
Маро́ка - Maróka

Libye

F

Лівія
Лі́вія - Lívija

Kenya

F

Кенія
Ке́нія - Kiéniya

Algérie

M

Алжыр
Алжы́р - Alžýr

Égypte

M

Егіпет
Егі́пет - Jehípiet

Nouvelle-Zélande

F

Новая Зеландыя
Но́вая Зелáндыя - Nónvaja Zielándyja

Australie

F

Аўстралія
Аўстра́лія - Aŭstrálija

Afrique

F

Афрыка
Áфрыка - Áfryka

Europe

F

Еўропа
Еўропа - Jeŭrópa

Asie

F

Азія
Áзія - Ázija

Amérique

F

Амерыка
Амэрыка - Amiéryka

un quart d'heure

чвэрць гадзіны
чвэрць гадзіны - čverć hadzíny

une demi-heure

паўгадзіны
паўгадзіны - paŭhadzíny

trois quarts d'heure

тры чвэрці гадзіны
тры чвэрці гадзіны - try čvérci
hadzíny

1:00

адна гадзіна
адна гадзіна - adná hadzína

2:05

дзве гадзіны пяць хвілін
дзве гадзіны пяць хвілін - dzvie
hadzíny piać chvilín

3:10

тры гадзіны дзесяць хвілін
тры гадзіны дзесяць хвілін - try
hadzíny dziésiać chvilín

4:15

чвэрць пятай
чвэрць пятай - čverć piátaj

5:20

пяць гадзін дваццаць хвілін
пяць гадзін дваццаць хвілін - piać
hadzín dváccać chvilín

6:25

**шэсць гадзін дваццаць
пяць хвілін**

шэсць гадзін дваццаць пяць хвілін
- šeść godzin dwadzieścia pięć minut

7:30

палова восьмай

палова восьмай - połowa ósmiej

8:35

восем трыццаць пяць
восем трыццаць пяць - ósem
trzydzieść pięć

9:40

**без дваццаці хвілін
дзесяць**

без дваццаці хвілін дзесяць - bez
dwadzieści minut dziesięć

10:45

без чвэрці адзінаццаць

без чвэрці адзінаццаць - bez ćwierci
dziesięć

11:50

**без дзесяці хвілін
дванаццаць**

без дзесяці хвілін дванаццаць -
bez dziesięci minut dwadzieścia

12:55

без пяці хвілін гадзіна

без пяці хвілін гадзіна - bez pięć
minut godzina

une heure du matin

адна гадзіна ночы

адна гадзіна ночы - jedna godzina
nocy

deux heures de l'après-midi

дзве гадзіны папаядні

дзве гадзіны папаядні - dwie
godziny popołudni

semaine dernière

мінулы тыдзень

мінулы тыдзень - minuty tydzień

cette semaine

гэты тыдзень

гэты тыдзень - ten tydzień

semaine prochaine

наступны тыдзень

наступны тыдзень - następny
tydzień

année dernière

мінулы год
мінұлы год - minúly hod

cette année

гэты год
гэты год - héty hod

année prochaine

наступны год
наступны год - nastúpny hod

mois dernier

мінулы месяц
мінұлы мѐсяц - minúly miésiac

ce mois-ci

гэты месяц
гэты мѐсяц - héty miésiac

mois prochain

наступны месяц
наступны мѐсяц - nastúpny miésiac

2014-01-01

**першага студзеня дзве тысячы
чатырнаццатага года**
пѐршага стўдзеня дзве тысячы
чатырнаццатага гóда - piéršaha stúdzienia
dzvie tysiačy čatyrnáccataha hóda

2003-02-25

**дваццаць пятага лютага дзве
тысячы трэцяга года**
двáццаць пýтага лýтага дзве тысячы
трэцяга гóда - dváccať piátaha liútaha dzvie
tysiačy tréciaha hóda

1988-04-12

**дванаццатага красавіка тысяча
дзевяцьсот восемдзесят восьмага
года**
дванáццатага красавікá тысячa
дзевяцьсóт вóсемдзесят вóсьмага гóда -
dvanáccataha krasaviká tysiača dzieviačsót
vósiemdziesiat vósmaha hóda

1899-10-13

**трынаццатага кастрычніка тысяча
восемсот дзевяноста дзявятага
года**
трынаццатага кастрычнiкa тысячa
восемсóт дзевяноста дзявýтага гóда -
trynáccataha kastrýčnika tysiača vosiemsót
dzievianošta dziaviátaha hóda

1907-09-30

**трыццатага верасня тысяча
дзевяцьсот сёмага года**
трыццáтага вѐрасня тысячa дзевяцьсóт
сѐмага гóда - tryccátaha viérasnia tysiača
dzieviačsót siómaha hóda

2000-12-12

**дванаццатага снежня
двухтысячнага года**
дванáццатага снѐжня
двухтýсячнага гóда - dvanáccataha
sniéžnia dvuchtýsiačnaha hóda

front

М
лоб
лоб - lob

ride

F
маршчына
маршчына - marščyna

menton

М
падбародак
падбародак - padbaródak

joue

F
шчака
шчака - ščaká

barbe

F
барада
барада - baradá

cils

PL
вейкі
вэйкі - viéjki

sourcil

N
брыво
брыво - bryvó

taille

F
талія
талія - tálija

nuque

F
патыліца
патыліца - patýlica

poitrine

F
грудная клетка
грудная клетка - hrudnája kliétka

pouce

М
вялікі палец
вялікі палец - vialíki páliec

petit doigt

М
мезенец
мэзенец - miézieniec

annulaire

M

безназоўны палец
безназоўны палец - bieznazóŭny
páliec

médus

M

сярэдні палец
сярэдні палец - siarédni páliec

index

M

указальны палец
указальны палец - ukazálny páliec

poignet

N

запясце
запясце - zapjáscie

ongle

M

пазногаць
пазногаць - paznóhać

talon

F

пятка
пятка - piátka

colonne vertébrale

M

пазваночнік
пазваночнік - razvanóčnik

muscle

M

мускул
мускул - múskul

os
partie du corps

F

косць
косць - kosć

squelette

M

шкілет
шкілет - škiliét

côte
partie du corps

N

рабро
рабро - rabró

vertèbre

M

пазванок
пазванок - razvanók

vessie

M

мачавы пузыр

мачавы́ пузы́р - mačavý puzýr

veine

F

вена

véna - víéna

artère

F

артэрыя

артэ́рыя - artéryja

vagin

F

похва

по́хва - róchva

sperme

F

сперма

спе́рма - spiérma

pénis

M

пеніс

пе́ніс - riénis

testicule

N

яечка

яе́чка - jajéčka

juteux

сакавіты

сакаві́ты - sakavítu

épicé

востры

во́стры - vóstry

salé

салёны

салё́ны - saliónu

brut

сыры

сыры́ - syrú

bouilli

вараны

ва́раны - váranu

timide

сарамлівы
сарамлівы - saramlívy

gourmand

прагны
прагны - práhny

strict

строгі
строгі - stróhi

sourd

глухі
глухі - hluchí